

# Урэжыме 24/7

Што дае лічбавая трансфармацыя кніжніц?

**З павелічэннем аб'ёму інфармацыі ўсё цяжэй знайсці неабходнае з-за інфармацыйнага шуму, што распаўсюджваецца вельмі імкліва. Інтэрнэт прэтэндуе стаць асноўнай крыніцай інфармацыі. Дзе тут месца бібліятэцы? Як яна мусіць трансфармавацца, каб быць неабходнай лічбаваму грамадству ды яшчэ і канкурыраваць з іншымі інфармацыйнымі службамі? Адказы шукалі на V Міжнародным кангрэсе ў Нацыянальной бібліятэцы Беларусі «Бібліятэка як феномен культуры», сфакусаваўшыся на тэме «Камфортнае асяроддзе бібліятэк: новыя тэхналагічныя і матэрыяльна-тэхнічныя рашэнні».**

## ДОСТУП ЗАЎСЁДЫ І ЎСЮДЫ?

У пастаяннай адаптациі бібліятэк да зменлівых умоў нязменнымі застаюцца асноўныя перавагі кніжніцы — прадстаўленне дакладнай інфармацыі, а цяпер асабліва актуальна — прафесійны пошук неабходных звестак і дакументаў у неабсяжным акіяне інфармацыйных ресурсаў.

Класічная мадэль бібліятэкі, якая была прапанавана ў 1970—1980 гг. Юр’ем Сталяровым, мае выгляд чатырохэлементнай сістэмы. Усе элементы сістэмы — бібліятэчны фонд, карыстальнікі, персанал і матэрыяльна-тэхнічная база — раўнацэнныя, функцыянуюць у непарыўнай узаемасувязі, а бібліятэка выконвае свае функцыі, калі ўсе яе элементы развіваюцца збалансавана.

З прыходам лічбавых тэхналогій інфармацыя ўспрымаецца абсалютна па-іншаму. Асноўныя крытэрыі для карыстальніка — зручнасць атрымання сэрвісу, мінімальны час. Таму бібліятэкі ў звыклым выглядзе ўжо не адпавядаюць сучасным крытэрам. Пётр Рыжанкоў, дырэктар па продажах групы кампаній «ТЭХНАЛОГІЯ» (Масква, Расія), сцвярджае, што выкарыстанне сучасных лічбавых тэхналогій павінна быць рухавіком для бібліятэк. Ён бачыць мэтазгодным павялічыць хуткасць абслугоўвання чытачоў, аўтаматызаваць працэсы. Пётр Рыжанкоў прапануе канцепцыю аўтаматызацыі бібліятэкі на аснове тэхналогіі *RFID* — радыёчастотных ідэнтыфікацыйных метак (аўтаномная мабільная бібліятэка *SMARTLIBRARY* працуе 24 гадзіны 7 дзён у тыдзені без удзелу чалавека і могуць быць усталіваны ў любых пунктах горада ці населенага пункта): «Бібліятэка павінна і можа быць бліжэйшай да сваіх чытачоў, можа змагацца за новых карыстальнікаў. Дзякуючы тэхналогіі аўтаномнай мабільнай бібліятэке *SMARTLIBRARY* не чытачы ідуць у бібліятэку, а бібліятэка ідзе да чытачоў. *SMARTLIBRARY* — унікальная мадэль бібліятэкі самаабслугоўвання». Перавага такой кніжніцы — спрашчэнне доступу да фондаў, эканомія часу карыстальніка. *SMARTLIBRARY* дзеяе магчымасць прадставіць кніжніцу на станцыях метро, у гарадскіх парках, гандлёвых комплексах, гатэлях.

Сучасныя інфармацыйныя тэхналогіі, якія дазваляюць працаўцаў як у лакальных, так і ў глабальных сетках, шматфункциянальныя сэрвісы трывала ўвайшли ў жытак. Міжнародны саюз электрасувязі і ААН, праводзячы маніторинг развіцця інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій у свеце, прылічыл Рэспубліку Беларусь да краін з высокай дынамікай развіцця інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій: 64 месца са 193 краін свету ў 2010 г., 38 месца са 152 краін у 2011 г., 32 месца — у 2017-м.

Інтэрнэт прыйшоў у публічныя бібліятэкі Беларусі больш як 15 гадоў таму. Найбольш актыўна падключэнне ішло з 2006-га да 2010-ы. Да 2018 года колькасць публічных бібліятэк, што маюць доступ у інтэрнэт, павялічылася ў паўтара раза ў параўнанні з 2010-м і на 01.07.2018 склала 1927 бібліятэк. Але разам з гэтым скарачалася колькасць бібліятэк: згодна з звесткамі Інтэграванага банка даных устаноў культуры, у 2006 г. было 4145 публічных бібліятэк, а да 01.07.2018 гэта лічба паменшылася на 38 % і склала 2574. (З 2011—2015 была закрыта кожная чацвёртая бібліятэка.) Колькасць зарэгістраваных карыстальнікаў публічных бібліятэк Беларусі летасць склала 3 млн чалавек, вітуальныя сярод іх — 0,4 тысячи. На пачатак гэлага года свой сайт мелі 137 публічных бібліятэк (больш як 80 % з іх — абласныя і цэнтральныя раённыя бібліятэкі). «Кантэнт-аналіз вэб-сайтаў публічных бібліятэк краіны,

які правяла НББ, прадэмансстраўваў, што чым больш інфарматыўны, вэб-сайт кніжніцы, тым больш актыўна прадстаўлена бібліятэка ў сацыяльных медыя — блогах, сацыяльных сетках, на *YouTube*, тым больш на вэб-сайце зарэгістраваных карыстальнікаў», — адзначыла Вольга Бандарчук, загадчык сектара навуковадаследчага аддзела бібліятэказнаўства НББ. На аснове праўдзеных даследаванняў Вольга Бандарчук канстатавала, што ў асноўным бібліятэкі не абмяжоўваюцца стварэннем толькі вэб-сайта, але ствараюць і старонку ў сацыяльных сетках, блог, відзахостынг. Дарэчы, для прасоўвання якой-небудзь бібліятэчнай падзеі ў сацыяльных сетках спецыялісты раяць аддаваць перавагу группе, чым старонцы. Больш за ўсіх падпісчыкаў (2481) у сетцы «УКантакце» мае Баранавіцкая цэнтральная гарадская бібліятэка імя В. П. Таўлая, у сетцы «Аднакласнікі» — Іюеўская раённая бібліятэка (1988), у *Facebook* — Мінская абласная бібліятэка імя А. С. Пушкіна (1100 падпісчыкаў). Вольга Бандарчук лічыць, што прасоўванне кніжніцы ў сетцы трэба даручаць апантаным супрацоўнікам. Прывклад — блог Алены Капытак, дырэктара Барысаўскай цэнтральнай бібліятэки I. X. Каладзеева. Бібліятэкі павінны выкарыстоўваць інтэрнэт, каб прыцягнуць да сябе, упэўнена Вольга Бандарчук.

што супрадаўжаюцца голасам, цірамі, спецэффектамі. Сфера прымянення скрынкастынгу можа быць шырокая: відэаролікі ствараюць для рэкламы бібліятэкі, анонсаў, прэзентацый, майстар-класаў, а таксама для павышэння інфармацыйнай культуры аддаленых карыстальнікаў (з дапамогай стварэння навучальных відэаролікаў). У інтэрнэце ёсць шмат варыянтаў софту для скрынкастынгу. Найбольш папулярны — *Camtasia studio*, *Movavi Screen Studio 9*. Тэкст відэароліка павінен быць краткі, бо аптымальны час скрынкасты — каля 3 хвілін. Для найлепшага прасоўвання скрынкасты не дастаткова іх проста размісціць у інтэрнэце — варта пастаянна інфармаваць карыстальнікаў аб прадукце, лічыць Алена Тулупава: «Трэба размяшчаць анонсы і постфактумы пра створаныя ролікі, абнаўляць посты пра іх у сацсетках. Размяшчаючы ў сетцы, пажадана далучаць да скрынкасты метаданыя, якія апісваюць іх змест, у сацсетках прымацоўваць хэштэгі». Калекцыя скрынкасты НББ сёння актыўна папяўняеца, статыстыка праглядаў і зваротная сувязь сведчаць пра цікаўніцтва да такой новай формы работы. Меншасць колькасці зваротаў аддаленых карыстальнікаў з пытаннямі пра работу сэрвісаў, па якіх створаны відэаўрокі. Такая форма дзеяе новыя магчымасці для аблстоўвання аддаленых карыстальнікаў і павышэння іх інфармацыйнай культуры.

Зварот карыстальнікаў да электронных дакументаў у складзе ліцэнзійных электронных рэфармацыйных рэсурсаў нямецкія калегі з бібліятэкі Універсітэта Іагана Гутэнберга ў Майнцы (Германія) адзначаюць як асноўную тэндэнцыю, якая вядзе да адчувальных змяненняў. У прыватнасці, ва ўніверсітэцкай бібліятэцы Майнца значна скраілася падпіска на папяровыя навуковыя часопісы. Больш за тое, тут плануюць і далей яе зводзіць да мінімуму або адмовіцца ад падпіскі на папяровыя часопісы ўвогуле. Гэта абудзіла вельмі багатым кантэнтам, прадстаўленым у электронных рэсурсах, а таксама шырокімі пошукавымі і функциональнымі магчымасцямі, якімі валодаюць сучасныя электронныя платформы выдаўцоў і агрэгаторы электронных рэсурсаў, падзяліліся досведам ад стажыроўкі Марыны Рудакоўской, загадчык аддзела карпаратыўнага ўзаемадзеяння НББ. Нямецкія калегі лічаць, што такія змяненні дадуць значнае вызваленне площаў, якія можна выкарыстаць для іншых мэтаў. У гэтай бібліятэцы адсутнічаюць карткавыя каталогі і картатэкі (даведачна-пошукавыя аппараты — у электроннай форме).


## БОЛЬШ АНЛАЙН-СЭРВІСАЙ

Важнае значэнне ў бібліятэчна-інфармацыйнай прасторы набываюць электронныя бібліятэкі і анлайн-рэсурсы. Нацыянальная (Каралеўская) бібліятэка Даніі прадастаўляе чытачам у карыстанне электронныя лічбавыя каталог *REX* — поўную базу даных для пошуку інфармацыі з магчымасцю заказаў онлайн неабходныя матэрыялы, карыстацца аддаленым доступам, атрымліваць онлайн-дапамогу бібліятэчных супрацоўнікаў. Так бібліятэчна-інфармацыйная прастора трансфармуецца з дапамогай онлайн-сэрвісаў і лічбавых бібліятэк для доступу да інфармацыі дыстанцыйна з любога пункта свету.

На партале НББ з 2018 года запрацавала сінхронная форма вітуальнаага даведачнага аблстоўвання з выкарыстаннем чат-тэхналогіі: колькасць аддаленых карыстальнікаў пастаянна расце, што вымагае новых форм атрымання даведак. Апошнім часам колькасць заказаў у НББ на розныя бібліятэчныя послугі павялічылася ў 3,5 раза: у НББ звяртаюцца жыхары іншых рэгіёнаў і атрымліваюць поўны цыкл послугі — ад заказу праз партал бібліятэкі да атрымання выніку на электронную пошту (створаны асобны відэаўрок па ўсіх способах і этапах онлайн-аплаты заказу, пры гэтым захаваліся аналогічныя бясплатныя послугі: на партале, як і раней, працуяць чатыры ВВС, чат, іншыя формы інфармацыйна-бібліографічнага аблстоўвання). Удасканалила вітуальнае аблстоўванне і функцыя прыёму электронных плацяжоў.

Такім чынам, у новым лічбавым свеце абастроецца неабходнасць вызначаць, ці гатовы бібліятэкар змяніцца, пераувчвацца, пераходзіць ад пасіўнай пазіцыі да актыўнай. Аднак паскараючы працэсы перапрацоўкі інфармацыі, лічыць фтуруолагі, камп’ютарныя тэхнолагіі адмоўна ўздрейнічаюць на чалавечую сіндромасць. У інфарматызацыі і глабалізацыі многія бачаць цэнтральную пагрозу для чалавечтва. Дэмітрый Ліхачаў у свой час прадказваў: «XXI стагоддзе будзе стагоддзем гуманітарных навук і гуманізму. У адваротным выпадку чалавечтва можа вырадзіцца ў гуманідаў, якія ўмеець лічыць і карыстацца камп’ютарамі, але і духоўныя каштоўнасці можна будзе выказаць адным-двумя словамі»...

Наталля СВЯТЛОВА



Увагі заслугоўваюць распрацоўкі Аб'яднанага інстытута праblem інфарматыкі НАН Беларусі (АІПП НАН Беларусі), якія забяспечваюць айланавы інтэрнэт-доступ да электронных каталогаў. Так, можна зрабіць інтэрнэт-заказ і электронную дастаўку дакументаў на базе цэнтраў інтэрнэт-доступу да замежных навуковых электронных выданняў Цэнтральнай навуковай бібліятэкі НАН Беларусі і Рэспубліканскай навукова-тэхнічнай бібліятэкі. У якасці праграмнага сродку — сістэма аўтаматызацыі бібліятэк АБІС «БІТ-2000», распрацаваная ў АІПП НАН Беларусі. Сістэма эксплуатуецца ў ЦНБ НАН, РНТБ, бібліятэках Беларускай чыгункі, Акадэміі паслядипломнай адукацыі, Рэспубліканскага інстытута вышэйшай школы.

Нягледзячы на тое, што зводны электронны каталог (ЗЭК) фарміруюць чатыры найбуйнейшыя кніжніцы — НББ, ЦНБ НАН, РНТБ, Прэзідэнцкай бібліятэка, — у працэнтным выражэнні іх колькасць — вельмі малая велічыня на ўзору статыстычнай хібнасці. Большаясць жыхароў Беларусі наведвае тысячы публічных, школьніх, бібліятэк ВНУ, якіх пакуль няма ў ЗЭК. Адсутнасць звестак пра іх фонды знікае эфектыўнасць выкарыстання інфарматычных рэсурсаў, прадстаўленах у іх, заклапочаны Раман Матульскі, дырэктар НББ. Але да 2020 г. плануецца завяршэнне стварэння рэгіянальна-зводнага электроннага каталога ўсіх шасці рэгіёнаў краіны.

## РАЗУМНАЕ ВІДЭА

З агромністага масіву неструктураванай інфармацыі знайсці патрэбнае часам бывае нялягка. Тут і будзе карысная дапамога бібліятэка, якія ажажа інфармацыйную падтрымку аддаленому карыстальніку праз вітуальныя даведачныя службы, сацыяльныя сеткі, чаты, электронную пошту. Сёння ў інтэрнэце найбольш запатрабаваны відэаконтент, заўважае Алена Тулупава, загадчык аддзела даведачна-інфармацыйнага аблстоўвання НББ. Паводле даследаванняў, пры чытанні тэкстаў засвойваеца толькі 10 %, пры аўдыяўспрыманні — 12 %, а пры камбінаванні аўдыя і відэа — да 65 %. Вось чаму відэа лічыцца найбольш эфектыўнай формай электроннага навучання. У якасці прыкладу эфектыўнай тэхналогіі, у аснове якой — экраннае відэа, Алена Тулупава вылучае тэхналогію скрынкастынгу. Скрынкаст — відэаролік, запісаны з дапамогай спецыяльнай праграмы, які дэмансструе дзеянні на экране камп’ютара,